

УДК 339.726(091)

**В. У. Коваль**

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт

## ДАБРАЧЫННАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ Ў 1920-Я ГГ.

Артыкул даследуе ролю гуманітарнай і дабрачыннай дзейнасці беларускіх эмігрантаў у працэсе фарміравання нацыянальнай дыяспары ў 1920-я гг. У даследаванні аналізуецца дзейнасць Беларускага Чырвонага Крыжа ў Літве на аснове малавядомых дакументаў Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва. Беларускае таварыства Чырвонага Крыжа супрацоўнічала з нацыянальнай дыяспарай у розных краінах Еўропы, арганізоўала збор фінансавах ахвяраванняў на аснове Статута ад 19 мая 1921 г. Беларускі Чырвоны Крыж у Літве займаўся не толькі вырашэннем сацыяльных проблем, але і ажыццяўляў моральную падтрымку беларусам замежжа. Актывістка Чырвонага Крыжа Паўліна Мядзёлка праводзіла працу па камплектаванні бібліятэкі і рыхтавала да друку беларускія выданні ў Літве. Асаблівая ўвага ў даследаванні надаецца пытанням сацыяльнай і матэрыяльнай дапамогі беларускім эмігрантам у Літве, Чэхаславакіі і ЗША. Чэхаславацкі Чырвоны Крыж арганізоўаў медыцынскую дапамогу і лячэнне беларускіх студэнтаў у санаторыях і шпіталях, павышаў гігіенічную граматнасць моладзі ў барацьбе з інфекцыямі. Адной з асноўных мэт грамадскай дзейнасці беларускай дыяспары ў ЗША была арганізацыя фінансавай дапамогі для патрэб Бацькашчыны. З 1921 г. дабрачыннай дзейнасцю займаўся Беларускі нацыянальны камітэт у ЗША. У 1927 г. у Дэтройце было створана гуманітарнае Таварыства дапамогі Беларусі. Беларускія эмігранты ў ЗША збралі дабрачынныя ахвяраванні для дзяцей-сірот з Заходняй Беларусі, для студэнцкай моладзі замежжа і на карысць палітычных арганізацый метраполій.

**Ключавыя слова:** дабрачынная дзейнасць, беларуская дыяспара, Чырвоны Крыж, гуманітарная дзейнасць, Літва, Чэхаславакія.

**Для цытавання:** Коваль В. У. Дабрачынная дзейнасць беларускай дыяспары ў 1920-я гг. // Труды БГТУ. Сер. 6, История, философия. 2025. № 1 (293). С. 50–54.

DOI: 10.52065/2520-6885-2025-293-8.

**V. U. Koval**

Belarusian State Technological University

## CHARITABLE ACTIVITIES OF THE BELARUSIAN DIASPORA IN THE 1920S

The article investigates the role humanitarian and charitable activities in the process of formation of the national diaspora. The study presents the activities of the Belarusian Red Cross in Lithuania based on little-known documents from the Belarusian State Archives and Museum of Literature and Art. The Belarusian Red Cross cooperated with the national diaspora in different countries of Europe and organized the reception of donations on the basis of the statute of May 19, 1921. The Belarusian Red Cross in Lithuania solved social issues and also organized moral support for Belarusians abroad. Belarusian Red Cross activist Paulina Myadelka collected the library and prepared Belarusian publications for printing in Lithuania. Particular attention was paid to the issues of social aid and financial supporting of Belarusian emigrants in Lithuania, Czechoslovakia and the USA. The Czechoslovak Red Cross organized medical assistance and financed the stay of Belarusian students in sanatorium and hospitals and raised the hygiene literacy of young people in the fight against infection. One of the main goals of the civil activity of the Belarusian diaspora in the USA was the organization of financial support for the Motherland. The Belarusian National Committee in the USA was engaged in charitable activities in 1921. The humanitarian partnership for aid to Belarus was founded in 1927 in Detroit. Belarusian emigrants in the USA organized voluntary donations for orphans in Western Belarus, for students abroad and political organizations in the metropolis.

**Keywords:** charitable activities, Belarusian diaspora, Falcon Movement, Red Cross, humanitarian activities, Lithuania, Czechoslovakia.

**For citation:** Koval V. U. Charitable activities of the Belarusian diaspora in the 1920s. *Proceedings of BSTU, issue 6, History, Philosophy*, 2025, no. 1 (293), pp. 50–54 (In Belarusian).

DOI: 10.52065/2520-6885-2025-293-8.

**Уводзіны.** Дабрачынная дзейнасць беларусаў замежжа была важным кансалідуючым аспектам грамадскага і палітычнага жыцця дыяспары. Комплекснага даследавання па гуманітарнай дзейнасці беларускай дыяспары пакуль не праведзена, аднак захавалася крыніца знаўчая база, якая дазваляе аднавіць гісторычныя факты дабрачынных акций. Міжваенны перыяд быў часам становлення нацыянальных арганізацый дыяспары, калі ў 1920-я гг. была рэалізавана значная колькасць беларускіх дабрачынных ініцыятыў. Уздел беларускіх эмігрантаў у гуманітарным руху аб'ядноўваў дыяспару, дазваляў грамадскім дзеячам атрымаць каштоўны арганізацыйны вопыт міжнароднага супрацоўніцтва.

**Асноўная частка.** Беларусы ў розных краінах свету арганізоўвалі збор сродкаў для дзеяй-сірот і малазабяспечаных сем'яў; праводзілі акцыі па зборы ахвяраванняў на карысць арыштаваных беларускіх дзеячаў і для развіцця нацыянальных арганізацый Заходній Беларусі; ладзілі вечарыны і канцэрты.

Міжнародны Чырвоны Крыж быў адной з асноўных гуманітарных арганізацый у міжваенны перыяд. У еўрапейскіх краінах найбольш упływowымі і актыўнымі былі Чырвоны Крыж у ЗША і Чырвоны Крыж у Францыі, на дзейнасць якіх у значнай ступені арыентаваліся іншыя нацыянальныя таварысты. У 1920-я гг. актыўізировалі сваю работу Міжнародны камітэт і Ліга таварыстваў Чырвонага Крыжа.

У асяроддзі беларускага замежжа ў 1921 г. быў заснаваны Чырвоны Крыж ў Літве, статут якога быў зарэгістраваны адміністрацыяй г. Коўна 19 мая 1921 г. [1, арк. 39]. Документы нацыянальнага дабрачыннага таварыства (статут, пратаколы, фінансавыя справаўдачы, афіцыйная перапіска) захоўваюцца ў фондах Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва.

Мэты арганізаціі пазначаліся ў статуте таварыства: «аказваць як найшырэйшую матэрыяльную і маральную дапамогу у першы чарод усім беларускім грамадзянам, незалежна ад іх нацыянальнасці і веры, пацярпеушым ад вайны, недароду, попасцяу і інш. напасцяу» [1, арк. 6]. У выпадку ваенай пагрозы Беларускі Чырвоны Крыж браў на сябе абавязак аказваць медыцынскую і санітарную дапамогу, дастаўляць пошту, ствараць тылавыя пункты харчавання, франтаўыя перавязачныя цэнтры, арганізоўваць санітарныя цягнікі і эвакуацыю параненых. Задачы беларускай дабрачыннай арганізаціі цалкам адпавядалі кірункам дзейнасці Міжнароднага камітэта Чырвонага Крыжа ў Жэневе.

Члены таварыства ў Літве рэгулярна збіralі вopратку, бялізну, медыкаменты і прадукты для медыцынскіх установ. У статуте пазначаліся магчымасці фарміравання бюджету Беларускага

Чырвонага Крыжа: «Фундушы Таварыства складаюцца: а) з аднаразовых ахвяраванняў грашыма і рэчыма; б) з аднаразовых і штагодных узносуа яго сяброу; в) са усялякіх зборау: канцэртау, лекцыяу, ігрышчу і інш.; г) з дзяржаўных дапамогаў Таварыству» [1, арк. 6 зв.]. Беларускі Чырвоны Крыж быў юрыдычнай асобай, аднак не меў права займацца палітычнай дзейнасцю, бо таварыства з'яўлялася выключна гуманітарнай арганізацыяй.

У члены Чырвонага Крыжа не прымалі грамадзян з крымінальным мінульым, што падкрэслівалася ў статуте [1, арк. 7]. Гуманітарная арганізацыя складалася з дарослых асоб, таму членам таварыства можна было стаць толькі з 18-гадовага ўзросту. Членства ў міжнародным руху мела сваю іерархію ў залежнасці ад памераў фінансавай дапамогі на карысць дабрачыннасці. Члены Беларускага Чырвонага Крыжа падзяляліся на чынных, сталых і членаў-дабрачынцаў. Сталыя члены таварыства вызываляліся ад рэгулярных узносуа.

Таварыства мела сваю пячатку і знак Чырвонага Крыжа, якія выкарыстоўваліся на бланках і афіцыйных лістах. Знак беларускай арганізацыі быў тыповым, яго хутка пазнавалі ў розных краінах свету. Сімвалам стала выява роўнаканечнага чырвонага крыжа на белым полі, прынятая Першай Жэнеўскай канвенцыяй. Для міжнароднай перапіскі выкарыстоўваліся бланкі з афіцыйнай сімволікай Чырвонага Крыжа без дадатковых надпісаў.

Нацыянальнае Таварыства Чырвонага Крыжа ў Коўна імкнулася праводзіць дабрачынную дзейнасць для беларусаў з розных краін свету. Сродкі для арганізацыі збіralіся праз афіцыйных прадстаўнікоў, якіх вылучала і зацвярджала таварыства. Перапіска Беларускага Чырвонага Крыжа сведчыць, што таварыства атрымлівала гроши ад Берлінскай Місіі, яго члены збіralі ахвяраванні таксама ў ЗША, Чэхаславакіі і Латвіі [1, арк. 17–18]. Сабраныя сумы накіроўваліся ў першую чаргу на арганізацыю харчавання для хворых і бедных, на медыцынскую дапамогу і бясплатнае пражыванне для малазабяспечаных беларусаў. Чырвоны Крыж у Літве набываў і выдаваў кнігі, арганізоўваў адукацыйныя праграмы і культурныя мерапрыемствы. Напрыклад, 7 студзеня 1922 г. бургамістр літоўскай сталіцы дазволіў Беларускаму Чырвонаму Крыжу правесці калядную вечарыну-балль у Ковенскай ратушы [1, арк. 48]. На дабрачыннай акцыі ў цэнтры літоўскай сталіцы не толькі сабралі ахвяраванні на карысць Чырвонага Крыжа, але і задаволілі культурныя патрэбы беларусаў Літвы.

Міжнародная гуманітарная арганізацыя надавала значную ўвагу развіццю культуры як ключавому фактару маральнай падтрымкі асоб. Беларускі

Чырвоны Крыж у Літве прымаў удзел у выда-  
вецкай дзеянасці дыяспары, бо ў статуте было  
прапісана права таварыства на выданне і продаж  
літаратуры [1, арк. 9] з мэтай папулярызацыі  
міжнароднага гуманітарнага руху. Зацверджаны  
статут Беларускага Чырвонага Крыжа быў выда-  
дзены асобнай кніжкай тыражом 1000 экзэмп-  
ляраў [1, арк. 39]. Адказнай за камплектаванне  
кніжнай калекцыі арганізацыі была таленавітая  
настаўніца з вопытам працы ў рэдакцыі і вядомы  
грамадскі дзеяч Паўліна Вікенцьеўна Мядзёлка.  
Пратаколы сходаў Беларускага Чырвонага Крыжа  
сведчаць, што П. В. Мядзёлка выступала з дакла-  
дамі пра падрыхтоўку да выдання новых кніг і  
ўносіла прапановы па фондах бібліятэкі [1, арк. 17].  
Паўліна Мядзёлка мела вопыт выдавецкай дзея-  
насці, бо ў 1921 г. рыхтавала да друку выданні ў  
Берліне [2, арк. 2 зв.] Складанасцю камплектава-  
ння фондаў бібліятэк у пачатку 1920-х гг. былі  
значныя абмежаванні паштовых служб і мытных  
законаў. У сваіх успамінах П. В. Мядзёлка эма-  
цыйна падкрэслівала: «Праклятыя гэтыя межы –  
нічагусенька пераслаць нельга. Кніжак па пошце  
не прынімаюць» [2, арк. 3 зв.]. Абмежаванні ў  
перасылцы кніг стваралі дадатковыя праблемы  
для камплектавання замежнымі выданнямі біблі-  
лятэк беларускіх устаноў г. Коўна.

Беларускі Чырвоны Крыж у Літве меў шырокія  
міжнародныя контакты. Перапіска таварыства  
сведчыць, што ў 1921 г. да беларускай арганіза-  
цыі была накіравана прапанова аб стварэнні нацыя-  
нальнага аддзялення Чырвонага Крыжа ў Канстан-  
цінопалі [1, арк. 13]. У пачатку 1920-х гг. Бела-  
русы ў Турцыі, якія трапілі туды з ваеннымі  
фарміраваннямі белага руху, мелі вострую патрэбу  
ў матэрыяльной дапамозе і прававой падтрым-  
цы. У афіцыйным звароце ад 27 жніўня 1921 г.  
да кірауніцтва Беларускага Чырвонага Крыжа ў  
Літве пазначалася: «Дзеля таго што у Канстанті-  
нопалі у даны момэнт знаходзіцца вялізная цыфра  
беларускіх утэкачу, якія нуждаюцца у дапамо-  
зэ як матэрыяльнай, так і мэдіцынскай, маю гонар  
звернуцца да Вас с прозьбай аб даручэнні добра  
вядомаму мне беларусу доктору Песоцкому ад-  
чыненіні у Канстантінопалі атдэленія Беларускага  
Чырвона Крыжа» [1, арк. 13]. Інцыятыва фармі-  
равання таварыства ў Канстанцінопалі была ла-  
гічнай, аднак не атрымала шырокай падтрымкі з  
боку беларусаў замежжа, таму праект не быў  
рэалізаваны.

Пачатак дзесяцігоддзя адзначаецца тым, што беларускія эмігранты маглі легалізавацца за мяжой  
яшчэ з дакументамі былой Расійскай імперыі.  
Беларусы ў Канстанцінопалі далучаліся да іншых  
славянскіх супольнасцей і арганізацый. У 1920-я гг.  
для былых грамадзян Расійскай імперыі значную  
дапамогу ў Турцыі ажыццяўляў Амерыканскі  
Чырвоны Крыж. У 1920 г. у Канстанцінопалі

амерыканскі аддзел міжнароднай гуманітарнай  
арганізацыі адчыніў санаторый на 100 месцаў  
для эмігрантаў і бежанцаў для лячэння туберку-  
лёзу [3, с. 3]. Для барацьбы з эпідэміяй Амеры-  
канскі Чырвоны Крыж значныя сродкі накіроў-  
ваў на арганізацыю харчавання для асоб са скла-  
данай матэрыяльнай сітуацыяй і на ізоляцыю  
людей з цяжкай формай туберкулёзу ў спецыяль-  
ных медыцынскіх установах.

Міжнародны рух Чырвонага Крыжа вызначыўся  
таксама сваёй значнай дапамогай для беларус-  
кай дыяспары ў Празе. Чэхаславацкі аддзел Чыр-  
вонага Крыжа быў створаны ў лютым 1919 г. пад  
кірауніцтвам дачкі прэзідэнта краіны Алісы Масарык [3, с. 2]. Як першы кіраунік арганізацыі,  
Аліса Масарык значную ўвагу надавала ажыццяў-  
ленню медыцынскай дапамогі для моладзі, павышенню  
яе гігінічнай граматнасці ў барацьбе з  
эпідэміямі і інфекцыямі. Яна займала сваю пасаду  
старшыні Чэхаславацкага Чырвонага Крыжа амаль  
два дзесяцігоддзі – з 1919 па 1938 г. [4, с. 48].  
У пачатку 1920-х гг. у розных еўрапейскіх краінах  
значна актывізаваўся міжнародны гуманітарны  
рух, таму Аліса Масарык адчыніла ў Празе пер-  
шую вышэйшую навучальную ўстанову для са-  
цыяльных работнікаў.

Беларуская моладзь з тэрыторыі Заходняй  
Беларусі ў міжваенны перыяд ехала ў Прагу, каб  
атрымаць там вышэйшую адукацыю. Недахоп  
прадуктаў і фінансавых сродкаў, спецыфічныя  
кліматычныя ўмовы прыводзілі да распаўсюдж-  
вання інфекцый і высокай смяротнасці студэнтаў.  
Медыцынскі штат Чырвонага Крыжа рабіў агляд  
студэнтаў-замежнікаў, якія набывалі адукацыю  
у Чэхаславакіі. У 1923 г. Чырвоны Крыж правёў  
агляд 1398 студэнтаў у Празе, у выніку якога  
было выяўлена 30 выпадкаў вострай формы  
туберкулёзу (хворыя адразу былі накіраваны ў  
санаторыі); 150 студэнтаў мелі першапачатко-  
вую стадыю туберкулёзу, 131 студэнт меў прабле-  
мы са зрокам, у 75 чалавек была выяўлена анемія,  
а 230 студэнтаў атрымалі дыягназ неўрастэнії  
[5, с. 21]. Міжнародны камітэт Чырвонага Крыжа  
займаўся лячэннем студэнцкай моладзі, таму з  
гуманітарнай арганізацый актыўна супрацоў-  
нічала Міністэрства замежных спраў Чэхаславакіі.

У 1920-я гг. Злучаныя Штаты Амерыкі сталі  
адной з асноўных краін, дзе паспяхова ажыццяў-  
ляліся акцыі гуманітарнай дапамогі. З 1921 г.  
актыўную грамадскую дзеянасць арганізаваў  
Беларускі нацыянальны камітэт, яго суполкі  
плённа працавалі ў Нью-Йорку і Чыкага, беларускія  
эмігранты таксама стваралі нацыянальныя  
арганізацыі ў Дэтройце, Пітсбургу і Кенашы.  
Пры камітэце дзеянасць Жаночы гурток, які  
праводзіў культурныя вечарыны, арганізоўваў  
дапамогу малазбяспечаным ці хворым бела-  
русам у ЗША. Напрыклад, 19 жніўня 1923 г.

Беларускі нацыянальны камітэт праводзіў дабрачынны пікнік у Чыкага, пра арганізацыю якога першай змясціла аб’яву газета «Свабодная Расія», што рыхтавалася да друку ў ЗША [6, с. 62]. У часопісе «Крывіч» падкрэсліваліся ўмовы правядзення дабрачыннай акцыі: «Мэта пікніка – помач палітычным вязням Беларусі ў Польшчы. Просім усе спачуваючыя беларускай справе арганізацыі ў гэты дзень не ладзіць народных сходаў» [6, с. 63]. Эмігранты ў ЗША лічылі сваім абавязкам супрацоўнічаць з нацыянальнымі арганізацыямі Заходняй Беларусі, яны разумелі важнасць фінансавай падтрымкі для палітычных акцый у барацьбе з дыскрымінацыяй беларусаў з боку польскіх улад.

Адметным кірункам гуманітарнай дапамогі ў міжваенны перыяд стала падтрымка дзяяцей і сірот. Беларускі нацыянальны камітэт у Чыкага рэгулярна збіраў сродкі для школьнікаў з Заходняй Беларусі [7]. У 1920-я гг. началі стварацца толькі першыя арганізацыі і праекты для ажыццяўлення дапамогі дзесяцям, сярод якіх найбольш пашыранымі сталі акцыі Амерыканскага Чырвонага Крыжа і Амерыканскай адміністрацыі дапамогі [8, с. 671]. Міжнародныя арганізацыі началі будаваць дзіцячыя прытулкі і цэнтры здароўя з праграмамі спецыяльных дыет і фізічнай актыўнасці для дзяяцей. Беларускія эмігранты ў ЗША далучыліся да праграм і праектаў дзіцячай дапамогі, таму імкнуліся збіраць і дасылаць сродкі для сірот з Заходняй Беларусі.

Вядомымі палітычнымі лідарамі беларускай дыяспары ў ЗША сталі Я. Чарапук і Я. Варонка, якія актыўна супрацоўнічалі як з аб’яднаннямі Заходняй Беларусі, так і з грамадскімі арганізацыямі БССР. Сярод асноўных форм работы дыяспары адметнае значэнне мела гуманітарная дапамога беларусам метраполіі і збор дабрачынных ахвяраванняў. У часопісе «Беларускі студэнт» за 1923 г., які рыхтаваўся да друку ў Празе, быў апублікованы матэрыял, дзе падкрэслівалася: «Дзеля просьбы Беларускага Студэнскага Саюза ў Вільні аб матар’яльной дапамозе Саюзу і ліста Я. Купалы да Чарапука аб цяжкім палажэнні беларускіх вучоных, паэтаў і літаратараў у Радавай Беларусі, а так сама й цяжкога палажэння беларускае прэзы ў Заходняй Беларусі, арганізаўся камітэт пад старшынствам Чарапука на збор ахвяр на патрэбныя мэты. З паведамленнем, што ўсе гэтыя спрабы знайшли спачуцьцё ў амэрыканскіх Беларусоў, якія ахвотна даюць грошы» [9, с. 23]. Варта падкрэсліць, што беларускі класік Янка Купала паспяхова развіваў міжнародныя контакты з дыяспарай, што дапамагала паэту ў развіцці літаратурных сувязей падчас візітаў у краіны Еўропы ў складзе дзяржаўных делегацый.

Дапамога беларусаў ЗША для Бацькаўшчыны кансалідавала дыяспару, давала магчымасць

эмігрантам акрэсліць мэты дабрачыннай дзеянасці, адчуць запатрабаванасць у грамадскай працы. Падзяка за дапамогу на старонках беларускамоўнай віленскай прэсы падтрымлівала памкненні эмігрантаў у арганізацыі гуманітарных акцый. Прыкладам такіх матэрыялаў з’яўляецца кароткая інфармацыя з газеты «Сялянская ніва»: «Перад гэтым “Сялянская Ніва” падала некалькі вестак аб жыцці Беларусаў у Амэрыцы. І як съведчаць гэтыя весткі, там далёка за многаводным акіянам Беларусы жывуць сваім жыццём і арганізуцца, каб дапамагаць у тэй ці іншай форме і меры сваёй загнанай і паняволенай Бацькаўшчыне» [10, с. 1]. Гуманітарныя акцыі спрыялі сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі эмігрантаў, беларусы знаходзілі маральныя сілы для паспяховай інтэграцыі ў прымаочым грамадстве, бо іх стымулювала адчуванне ўласнай запатрабаванасці на Бацькаўшчыне. Прыкладам для арганізацыі дабрачыннай дзеянасці амерыканскіх беларусаў былі іншыя дыяспары ЗША, якія дзяліліся сваім вопытам паспяховых праграм і гуманітарных праектаў. Менавіта паводле прыкладу іншых дыяспар прамысловыя рабочыя г. Дэтройта ў 1927 г. заснавалі грамадскую арганізацыю «Таварыства дапамогі Беларусі», асноўнай мэтай якой быў збор ахвяраванняў на карысць беларусаў метраполіі [11, с. 4]. Сярод актыўных беларускіх дзеячаў, якія працавалі на карысць дабрачыннасці ў Дэтройце, варта вылучыць Я. Беразоўскага, З. Скарбука, А. Ціхановіча, А. Чарніковіча і А. Шчалкуна [11, с. 4]. Адметнасцю дабрачынных акцый Таварыства дапамогі Беларусі былі яго палітычныя мэты ў барацьбе з дыскрымінацыяй беларускага насельніцтва з боку польскіх улад.

**Заключэнне.** Такім чынам, дабрачынная дзеянасць у асяроддзі нацыянальнай дыяспары была накіравана на адукацыю, падтрымку моладзі, медыцынскую і фінансавую дапамогу для беларусаў замежжа і патрэб метраполіі. Значную гуманітарную дапамогу з 1921 г. ажыццяўляў Беларускі Чырвоны Крыж у Літве. Міжнародны гуманітарны рух праводзіў мерапрыемствы па барацьбе з эпідэміямі, рэалізоўваў асветніцкі і медыка-санітарныя праекты. Чэхаславацкі Чырвоны Крыж пад кіраўніцтвам А. Масарык праводзіў медыцынскія агляды беларускіх студэнтаў у Празе, арганізоўваў іх лячэнне ў санаторыях і шпіталях.

Беларускія дабрачынныя акцыі рэгулярна ладзілі эмігранты ў ЗША, найбольш актыўна ў гуманітарнай сферы працаваў Беларускі нацыянальны камітэт і Таварыства дапамогі Беларусі. Гуманітарная дзеянасць садзейнічала сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі эмігрантаў у іншакультурным асяроддзі, павышала актыўнасць грамадскага руху дыяспары, спрыяла развіццю міжнародных контактаў і пашырэнню культурнага супрацоўніцтва.

### Спіс літаратуры

1. БДАМЛМ (Беларускі дзяржаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва). Ф. 3. Воп. 1. Спр. 171.
2. БДАМЛМ. Ф. 403. Воп. 1. Спр. 15.
3. Klimivich L., Suvorov V., Shaipak L. International Committee of the Red Cross: supporting, protecting, and providing medical care to Russian emigrants in the 1920s–1930s // Russian Open Medical Journal. 2020. Vol. 9, issue 4. P. 1–3.
4. Zaoralová R., Kutnohorská J., Mikšová Z. International Contacts of Czechoslovak Nurses, 1920–1938 // PROFESE. 2015. Vol. 8/1. P. 47–53.
5. Czechoslovak Help to the Russian and Ukraine emigration. Prague: Ministry for Foreign Affairs, 1924. 140 p.
6. Праца беларусаў ў Амерыцы // Крывіч. 1923. № 2. С. 62–63.
7. Беларускі камітэт у г. Чыкаго // Крывіч. 1923. № 4. С. 57.
8. Fathi R., Oppenheimer M., Rosential P. Voluntary organizations, the Red Cross and the features of humanitarian reconstruction in Western Europe after the World Wars // European Review of History. 2023. Vol. 30, no. 5. P. 665–684.
9. Беларусы ў Амерыцы // Беларускі студэнт. 1923. № 2–3. С. 23.
10. Прывітаньне // Сялянская ніва. 1927. № 47. С. 1.
11. Амерыка // Сялянская ніва. 1927. № 46. С. 4.

### References

1. BSAMLA (Belarusian State Archives and Museum of Literature and Art). Fund 3. I. 1. F. 171.
2. BSAMLA. Fund 403. I. 1. F. 15.
3. Klimivich L., Suvorov V., Shaipak L. International Committee of the Red Cross: supporting, protecting, and providing medical care to Russian emigrants in the 1920s–1930s. *Russian Open Medical Journal*, 2020, vol. 9, issue 4, pp. 1–3.
4. Zaoralová R., Kutnohorská J., Mikšová Z. International Contacts of Czechoslovak Nurses, 1920–1938. *PROFESE*, 2015, vol. 8/1, pp. 47–53.
5. Czechoslovak Help to the Russian and Ukraine emigration. Prague, Ministry for Foreign Affairs Publ., 1924. 140 p.
6. Activities of Belarusians in America. *Kryvich* [Kryvich], 1923, no. 2, pp. 62–63 (In Belarusian).
7. Belarusian Committee in Chicago. *Kryvich* [Kryvich], 1923, no. 4, p. 57 (In Belarusian).
8. Fathi R., Oppenheimer M., Rosential P. Voluntary organizations, the Red Cross and the features of humanitarian reconstruction in Western Europe after the World Wars. *European Review of History*, 2023, vol. 30, no. 5, pp. 665–684.
9. Belarusians in America. *Belaruski student* [Belarusian Student], 1923, no. 2–3, p. 23 (In Belarusian).
10. Greeting. *Syalyanskaya niva* [The Rural Field], 1927, no. 47, p. 1 (In Belarusian).
11. America. *Syalyanskaya niva* [The Rural Field], 1927, no. 46, p. 4 (In Belarusian).

### Інфармацыя пра аўтара

**Коваль Вольга Уладзіміраўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі і паліталогіі. Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт (вул. Свярдлова, 13а, 220006, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь). E-mail: koval@belstu.by

### Information about the author

**Koval Volha Uladzimirauna** – PhD (History), Associate Professor, the Department of History of Belarus and Political Science. Belarusian State Technological University (13a Svyardlova str., 220006, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: koval@belstu.by

Пасмуніj 20.03.2025